

Чатыры практыкаванні, чацвёртае практыкаванне, адзінаццаты малюнак, адзінаццаць малюнкаў, адзінаццаці малюнкаў, восьмы месяц, восем месяцаў, васьмю месяцамі, дваццаць дзевяты дзень, дваццаць дзевяць дзён.

Якія лічэбнікі адрозніваюцца націскам ад адпаведных лічэбнікаў у рускай мове?




**356.** Устаўце ў фразеалагізмы прапушчаныя лічэбнікі *тры* або *трыці* ў патрэбнай склонавай форме. Вызначце разрады лічэбнікаў.

- |  |   |
|--|---|
| <p>1) да ... пеўняў;<br/>2) гнуцца ў ... пагібелі;<br/>3) заблудзіцца ў ... соснах;<br/>4) з ... вуснаў.</p> | <p>а) ‘не разабрацца ў самым простым, элементарным’;<br/>б) ‘празмерна ўгоднічаць, прыніжацца’;<br/>в) ‘да самага світання (быць дзе-небудзь, займацца чым-небудзь)’;<br/>г) ‘(чуць, дадвацца) праз пасрэднікаў’.</p> |
|--|---|

Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннямі. З двума фразеалагізмамі (на выбар) складзіце і запішыце сказы.

## § 58. Простыя, складаныя і састаўныя колькасныя лічэбнікі

**357.** Разгледзьце схему. На якія разрады падзяляюцца лічэбнікі паводле будовы?



Чым адрозніваецца будова простых, складаных і састаўных лічэбнікаў?



У залежнасці ад будовы лічэбнікі падзяляюцца на простыя, складаныя і састаўныя.

**Простыя** лічэбнікі (ад лічэбніка *адзін* да лічэбніка *дваццаць*, а таксама *трыццаць*, *сорак*, *сто*, *тысяча*, *мільён*) маюць адну аснову.

**Складаныя** лічэбнікі маюць дзве асновы: *шэсцьдзясят, чатырыста*.

**Састаўныя** лічэбнікі ўтвораны спалучэннем простых і складаных лічэбнікаў: *дзевяноста дзевяць, тры тысячы пяцьсот васьмнаццаць*.

**358.** Размяркуйце лічэбнікі на групы ў залежнасці ад будовы. Запішыце.

Трыццаць чатыры, два, дзевяноста, адзінаццаць, дзвесце, сем тысяч трыста восем, восемдзсят, дзевяцьсот дванаццаць, дваццаць, тысяча, семсот, пяцьдзясят адзін.

*дзвэсце*

Дапоўніце кожную групу лічэбнікаў уласнымі прыкладамі.

**359.** Прачытайце верш. Знайдзіце ў ім прыклады перанясення ўласцівасцей жывых істот на прадметы, з’явы прыроды.

### Дожджыкава лічылка

Раз — і зірнула лісце  
Зеленавока на свет.  
Два — і струменьчыкаў ніці  
Шыць пачалі па траве.  
Тры — вытанцоўвае кропля  
Звонка ў балейцы\* пустой.  
Ну а чатыры — на кроне  
Чорненькі<sup>c</sup> свіснуў свісток.

Пяць — мыюць кветкі пялёсткі,  
Вушы скрабуць лапухі.  
Шэсць — гэта зноўку над вёскай  
Воблака вырас пухір\*.  
Сем — сем глыткою каляровых  
Вып’е вясёлка з ракі.  
Восем — з-пад сховаў імховых  
Вылезуць баравікі...

*К. Камейша.*

Назавіце ўжытыя ў тэксце лічэбнікі. Вызначце іх разрады паводле значэння і будовы.

З якой мэтай выкарыстоўваюць лічылку?

Запішыце па памяці вядомую вам лічылку.



**360.** Письмова перакладзіце тэкст на беларускую мову. Дайце яму загаловак у форме пыталнага сказа.

Известный английский учёный Ньютон разделил радуго на семь цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой,

синий и фиолетовый. Первоначально учёный обнаружил пять цветовых оттенков в радуге. Впоследствии Ньютон добавил к ним ещё два цвета. Число семь он выбрал из убеждения, что существует связь между цветами, музыкальными нотами, объектами Солнечной системы и днями недели.

Однако не все согласны с Ньютоном. Например, американцы, немцы, французы и японцы считают, что у радуги шесть цветов. В Китае в радуге выделяют пять цветов. А некоторые племена Африки уверены, что у радуги всего два цвета: тёмный и светлый (*По материалам сайта «Свет в вопросах и ответах»*).

### Слоўнік

первоначально — *першапачаткова*  
обнаружить — *тут: выявіць*  
оттенок — *адценне*

впоследствии — *пасля, пазней*  
убеждение — *перакананне*

Падкрэсліце ўжытыя ў тэксце лічэбнікі. Вызначце іх разрад паводле будовы.

**361.** Выкарыстоўваючы розныя спалучэнні простых і складаных лічэбнікаў, утварыце і запішыце сем састаўных колькасных лічэбнікаў.

Шаснаццаць, тысяча, дзвесце, пяцьдзясят, восем.

## § 59. Простыя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс



Лічэбнік *адзін* мае форму мужчынскага, жаночага і ніякага роду, адзіночнага і множнага ліку: *адзін месяц, адна хвіліна, адно імгненне, адны суткі*.

Гэты лічэбнік скланяецца, як прыметнікі з асновай на цвёрды і зацвярдзелы зычны.

**362.** Дапоўніце прыметнікамі словазлучэнні, якія прыводзяцца ў якасці прыкладаў у тэксце правіла, і праскланяйце іх (па варыянтах). Напрыклад: *Н. адзін зімовы месяц, Р. аднаго зімовага месяца...* Дакажыце, што лічэбнік *адзін* скланяецца, як прыметнікі з асновай на цвёрды і зацвярдзелы зычны.

**363.** Спішыце сказы, устаўляючы прапушчаныя літары і ўжываючы лічэбнікі, што ў дужках, у патрэбнай склонавай форме.

- Баба выціралася (*адзін*) ручніком, дзед з хросным — другім, а я ўжо, як у тым анекдоце, а..сыхаў і так (*Я. Брыль*).
- Вавёрка саскочыла з с..сны і ў (*адна*) хвіліну апынулася на пн..<sup>сн</sup> (*В. Вольскі*).
- З (*адзін*) боку д..рогі стаяў рэдкі хвойнік, з другога — кусты ядлоўц.., а далей — алешнік (*Я. Колас*).
- Лёня Саўчанка і Грыша Міхневіч вучыліся ў (*адзін*) клас.., с..дзелі за (*адна*) партай (*А. Васілевіч*).

Укажыце род, лік і склон лічэбніка *адзін* у кожным сказе.

**364.** Прачытайце табліцу.

| Склон | Скланенне лічэбнікаў <i>два, дзве</i>         |  |
|-------|---|--|
| Н.    | <i>два дубы, два сябры</i>                    | <i>дзве таполі, дзве сяброўкі</i>                    |
| Р.    | <i>двух дубоў, двух сяброў</i>                | <i>дзвюх таполяў, дзвюх сябровак</i>                 |
| Д.    | <i>двум дубам, двум сябрам</i>                | <i>дзвюм таполям, дзвюм сяброўкам</i>                |
| В.    | <i>два дубы, двух сяброў</i>                  | <i>дзве таполі, дзвюх сябровак</i>                   |
| Т.    | <i>двума дубамі, двума сябрамі</i>            | <i>дзвюма таполямі, дзвюма сяброўкамі</i>            |
| М.    | <i>(на) двух дубах,<br/>(пры) двух сябрах</i> | <i>(на) дзвюх таполях,<br/>(пры) дзвюх сяброўках</i> |

З назоўнікамі якога роду ўжываюцца лічэбнікі *два, дзве*?

У якім склоне і ліку ўжываюцца назоўнікі пры лічэбніках *два, дзве* ў форме назоўнага склону? Ад чаго залежыць форма лічэбнікаў *два, дзве* ў вінавальным склоне?



У назоўным склоне пры лічэбніках *два, дзве, тры, чатыры* назоўнікі і прыметнікі ўжываюцца ў форме назоўнага склону множнага ліку: *два спрытныя вераб'і, тры маладыя цецерыкі*.

У творным склоне лічэбнікі *два, дзве, тры, чатыры* заканчваюцца на *-ма*: *двума, дзвюма, трыма, чатырма*.

**365.** Запішыце ўжытыя ў сказах колькасна-іменныя словазлучэнні ў форме творнага склону.

1. Праз лес ішлі дзве дарогі (*А. Васілевіч*). 2. Ігруша была ўжо голая, і толькі на адной галіне трапяталіся два жоўт.. лістк.. (*К. Чорны*). 3. Раптам над ракою загарэліся тры сін.. ракеты (*М. Лупсякоў*). 4. Я вырашыў не ісці ў горад, а пехатой вярнуцца дадому, у сваю вёску, да якой было чатыры кіламетр.. (*А. Бадак*). 5. Як дзве стар.. гаспадыні ў белых хустках, стаяць адна супроць адной дзве<sup>Ф</sup> хаткі (*З. Бядуля*).

Раствлумачце правапіс прапушчаных канчаткаў назоўнікаў і прыметнікаў.

**366.** Прачытайце табліцу.

| Склон | Скланенне простых колькасных лічэбнікаў |                               |                               |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Н.    | <i>пяць паверхаў</i>                    | <i>восем кілаграмаў</i>       | <i>сямнаццаць рублёў</i>      |
| Р.    | <i>пяці паверхаў</i>                    | <i>васьмі кілаграмаў</i>      | <i>сямнаццаці рублёў</i>      |
| Д.    | <i>пяці паверхам</i>                    | <i>васьмі кілаграмам</i>      | <i>сямнаццаці рублям</i>      |
| В.    | <i>пяць паверхаў</i>                    | <i>восем кілаграмаў</i>       | <i>сямнаццаць рублёў</i>      |
| Т.    | <i>пяццю паверхамі</i>                  | <i>васьмю кілаграмамі</i>     | <i>сямнаццаццю рублямі</i>    |
| М.    | <i>(на) пяці паверхах</i>               | <i>(аб) васьмі кілаграмах</i> | <i>(аб) сямнаццаці рублях</i> |

Дакажыце, што прыведзеныя лічэбнікі скланяюцца, як назоўнікі трэцяга скланення з мяккай асновай.




Лічэбнікі **пяць** — **дваццаць**, **трыццаць** скланяюцца, як назоўнікі трэцяга скланення з мяккай асновай. У лічэбніках **пяць**, **дзевяць** — **дваццаць**, **трыццаць** у творным склоне перад канчаткам пішацца **цц**: **пяццю**, **дваццаццю**.

У лічэбніках **адзінаццаць** — **дваццаць**, **трыццаць** у сярэдзіне пішацца **цц**.

Ва ўскосных склонах, акрамя вінавальнага, лічэбнік **восем** пішацца з мяккім знакам.

**367.** Разгледзьце шылду. Пісьмова адкажыце на пытанні. Лікі запішыце словамі.

З якога часу пачынае працаваць аддзяленне паштовай сувязі? Да якога часу працуе аддзяленне ў будныя дні, у суботу? У які час аддзяленне зачыняецца на перапынак?



*аддзяленне*

**368.** Прачытайце табліцу.

| Склон | Скланенне лічэбнікаў <i>сорак</i> , <i>сто</i> |                       |
|-------|--|-----------------------|
| Н.    | <i>сорак метраў</i>                            | <i>сто літраў</i>     |
| Р.    | <i>сарака метраў</i>                           | <i>ста літраў</i>     |
| Д.    | <i>сарака метрам</i>                           | <i>ста літрам</i>     |
| В.    | <i>сорак метраў</i>                            | <i>сто літраў</i>     |
| Т.    | <i>сарака метрамі</i>                          | <i>ста літрамі</i>    |
| М.    | <i>(на) сарака метрах</i>                      | <i>(у) ста літрах</i> |

Колькі склонавых форм маюць лічэбнікі *сорак* і *сто*?



Лічэбнікі *сорак*, *сто* ва ўсіх склонах, акрамя назоўнага і вінавальнага, маюць канчатак **-а**: *ста*а, *сарака*а.

**369.** Прачытайце тэкст. Раскажыце, як можна вызначыць час па «кветкавым гадзінніку». Якая расліна засынае ў 6 гадзін вечара?

— Ці ведаеш ты, як вызначыць час без гадзін..іка? — спытаў Мікола.

— В..дома, — а..казала Ірэна. — Цюльпаны веч..рам закрываюць п..лёткі. Жоўтыя<sup>м</sup> дз..мухаўцы пад маім ..акном у 6 раніцы ўжо ра..крытыя, а пасля 15—16 гадзін засынаюць. Падбел пра-чынаецца ў 10, а засынае ў 18. Шыпшына хоць і рана прачынаецца, але кладзецца спаць пасля 20 гадзін. А салаў..і пачынаюць сп..ваць звеч..ра, каля 11 гадзін (*Паводле Л. Адамовіч*).

Спішыце тэкст, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары. Лікі запішыце словамі.

- Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў сказах з простаю мовай.




Дапоўніце тэкст двума-трыма сказамі, выкарыстаўшы звесткі, прыведзеныя ў табліцы.

| Расліна       | Час раскрыцця пялёсткаў | Час закрыцця пялёсткаў |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| Лілея         | 5                       | 20                     |
| Белы гарлачык | 6—7                     | 17—18                  |
| Наготкі       | 9                       | 15—16                  |

## § 60. Складаныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс

370. Разгледзьце схему.



Зрабіце вывад аб правапісе мяккага знака ў складаных лічэбніках.



У сярэдзіне складаных лічэбнікаў *пяцьдзясят, шэсцьдзясят, пяцьсот, шэсцьсот, дзевяцьсот* пішацца мяккі знак.

371. Выкарыстоўваючы розныя спалучэнні простых і складаных лічэбнікаў з каранямі *пяць-*, *шэсць-*, *сем-*, *восем-*, *дзевяць-*, утварыце і запішыце сем састаўных колькасных лічэбнікаў.



372. Разгледзьце выявы папяровых грашовых знакаў Беларусі. Абгрунтуйце думку аб тым, што афармленне беларускіх банкнотаў адпавядае дэвізу «Мая краіна — Беларусь».

